

БЕЛАРУСКАЯ ШКОЛА У ЛАТВІІ

папулярна - навуковы, пэдагогічны і літаратурна - грамадзкі штотомесячнік



Трупа Дзьвінскага Беларускага Народнага Тэатру пасля пастаноўкі п'есы „Кайн і Абелъ“ 1 студзеня 1933 году у памешканні Дзьвінскага чыгуначнага тэатру. Сядзяць справа ўлева: Ул. Ціхаміраў у ролі Сяргея, С. Краўчанка у ролі пісара, Т. Гладкова у ролі сялянкі, А. Абалевіч у ролі Калістрата, М. Касьпяровіч у ролі старшыні, Л. Сільвановіч у ролі сялянкі, Казачонак у ролі селяніна. Стаяць з права ўлева: П. Макаруха у ролі селяніна, В. Макаруха у ролі селяніна, З. Юхна у ролі сялянкі, Э. Наталка—суфлёр, А. Чэрнековіч—сцэнарыус, К. Александровіч у ролі Антона, К. Ганчарак у ролі пакаёўкі, К. Макаруха у ролі селяніна Клінц у ролі басяка, Няміра у ролі басяка, М. Макаруха у ролі стоража. Сядзяць на падлозе: Гордан у ролі сялянкі і Дубавік у ролі селяніна.



Адозва да беларускіх арганізацый і ўсяго беларускага грамадзтва.

У 1930 годзе на нарадзе дзіўвінскіх беларускіх арганізацый было ўхвалена залажыць у Дзіўвінску на Старым фарштаце Дзіцячы Сад і даручана было культурна-асветнай арганізацыі «Беларуская Хата» юрыдычна аформіць гэтую справу.

12-га жніўня 1930 году быў зацверджаны статут Дзіўвінскага Беларускага Дзіцячага Саду. Думка мядзловых беларусаў, каб самім выховываць самых маладых беларускіх дзетак у сваёй роднай мове, — ажыцьцёвілася. Зараз-жка быў адшуканы і наняты добры цэгляны будынак на Старым фарштаце, і Дзіцячы Сад прыступіў да працы.

Тая бедная грамада, якая жыве за горадам, ня мае часу займацца сваімі дзяцьмі. Бацька — на працы, маці — таксама працуе. Дзеці сядзяць адны ў хаце. Чаго яны тутака не наробяць без старэйшых, кожнаму з нас вядома! Грамада з вялікай прыемнасцю прыняла гэты падарунак і з вялікай уздзячнасцю накіравала дзяцей у свой Сад.

Займаліся дзеці ў добрым, съветлым, прыгожым, вольным памешканыні. Здалёк чуваць было, як самая маладая беларускія галасы съпявалі свае родныя беларускія песні. Выхавацелькамі ў Сад былі запрошаны дзіве вучыцелькі Дзіўвінскае беларускае аснаўное школы, гр-кі М. Касцяровіч і М. Фёдарава, якія энэргійна стварылі Сад і безграшова працавалі ўсё лета. Увесені быў запрошаны выхавацелям у Сад гр. Ул. Ціхаміраў і адначасова была напісана просьба ў Беларускі Аддзел аб зацверджаныні яго на гэтай пасадзе. Пасля двухмесячнай працы гр. Ціхаміраву было адмоўлена ў гэтай пасадзе з матывіроўкай, што ў Садзе лепш пажадана выхавацелькаю жанчына. Т-ва выставіла кандыдатуру гр. Квачовай, якую Аддзел і зацвердзіў. Гр.

. Квачова працавала ў Садзе цэлы год.

З восені 1931 году Т-ва мела на мэце для скончыўшых Дзіцячы Сад дзяцей стварыць на фарштаце пачатковую школу і выставіла кандыдатуру гр. П. Пырсікаў ў памочнікі гр. П. Квачовай. Гр. П. Пырсікаў энэргійна павёў працу і хутка высьветлілася, што ў пачатковай школе будзе вучыцца 63 вучня. Аднак, цяжкі матар'яльны стан перашкодзіў гэтаму.

З восені 1931 году наагул матэр'яльны стан Саду становіўся ўсё цяжэй і цяжэй. Дапамогу скарацілі. Гр. П. Квачова, адпрацаваўшы да Каляд, адмовілася ад далейшае працы. Астаўся працаць адзін гр. Пырсікаў, які і давёў працу да канца навучальнага году. У жніўні месяцы 1932 г. на нарадзе Дзіўвінскіх арганізацый ставіцца пытаньне: ці патрэба далей трymаць Дзіцячы Сад. Большасць выказваеца за тое, што патрэбна і абязцаюць матар'яльна дапамагаць. Дзеля таго, што сродкаў мала, дык з добра га цэглянага будынку павінны былі перавесці Сад на Новае Страеніе на Гродзенскую вуліцу № 86-а ў маленькі драўляны будынак-асабняк.

Гэты год быў яшчэ цяжэйшым. З надзвычайнімі выслікамі прыходзілася ўтрымліваць Сад. Сталага буджэту на ўтрыманье Саду нямаль не было. Прыйодзілася ўтрымациелям і выхавацелям Саду цярпліва, адшуківаць сродкі па рожным падпісным лістам, пазычкам і ахвярам. Зьбіраючы сродкі, прыйодзілася сустрэнушца з рожнымі непрыемнасцямі, з недацэнкай усяе важнасці гэтае ўстановы і з пэўнаю скупасцю некаторых асоб і ўстановы. Дзеці Дзіцячага Саду — амаль самая бедната ў Дзіўвінску: голыя, босыя і галодныя, бо безпрацоўе найбольш б'е па нашых рабочых. Патрэбны гарачыя фрыштыкі, адзенінне і абутика, але гэтага Сад даць ня мог, і дзеці ў Садзе не атрымлівалі нічога. Дапамог у Садзе таксама мала, гульні і цацкі — самая прымітыўныя.

Т-ва «Беларуская Хата» просіць усе беларускія арганізацый і паасобных грамадзян дапамагчы Саду хто і чым можа! **П. Пырсікаў. Ул. Ціхаміраў.**

БЕЛАРУСКАЯ ШКОЛА У ЛАТВИИ

Папулярна - наўуковы, пэдагогічны і літаратурна - грамадзкі штотомесячнік

Падпісная плата

у Латвії, Літве, Эсції і Зах. Беларусі: за год — 5 лат., за паўгода — 3 л. 50 с., асобны нумар — 70 сант. У іншых краінах: за год — 2 ам. дал. Падпісную плату пасылаць на бягучы рахунак часопіса: „Bielaruskaja Škola u Latviji”, Rigā, pastā, tek. rečins №10909.

Адрес Рэдакцыі і Канторы:

Latvijā, Rigā, Elija ielā 20, dz. 25
„Bielaruskaja Škola u Latviji”.

Тэлефон 2-9-9-2-2.

Паштовы адрес:

Latvijā, Rigā, pastkaste №1362.
Рэдактар К. Езавітаў і Рэдакцыйная Калегія па спра-
вах часопісу прыймаюць па
аўторках ад 15 да 16 гадзін.

Надсылаемыя рукапісы павінны быць чытэльна напісаны, або падрук. па ціш. машыпцы (пісаць і друка-
ваць толькі на адным баку).

Рукапісы пазад не звязр-
таюцца

Аплачваць аўтарекія гопо-
rary Рэдакцыя пакуль што
ня мае магчымасці.

№ 5 (22).

Рыга, чэрвень-ліпень 1933 году.

Год VIII.

Беларускае жыхарства у Заходній Беларусі дама- гаецца ад акупацыйнай польскай улады здаваленія сваіх правоу і патрэб!

Страшэнны ўцік і згаленне беларускага жыхарства ў Заходній Беларусі, якая апынулася пад уладай Польшчы, дайшлі зара' да такіх жудасных памераў, што нават найцярплявейшыя і стэрорызованыя беларускія арганізацыі не змаглі ўжо далей моўчкі чакаць і выступілі з голасным патрабаваннем аб зъмене на лепшае адносін да беларускае люднасьці з боку польскай ўлады.

5-га лютага адбыўся Надзвычайны Агульны Сход Беларускага Нацыянальнага Камітэту ў Вільні, пастановы і рэзалюцыі якога яскрава абмалёўваюць сучасны бязпраўны стан Заходніх Беларусі і выстаўляюць шэраг палітычных, эканамічных і культурных патрабаванняў. Гэтыя рэзалюцыі зъяўляюцца праграмай далейшае працы Беларускага Нацыянальнага Камітэту і бязумоўна адыграюць ролю паваротнага пункту ў грамадzkіх настроях абужданых масаў Заходніх Беларусі. Дзеля гэтага мы зъмяшчаемо гэтыя пастановы цалком, а нашым братом жадаемо посьпеху ў іх змаганьні.

Рэзалюцыі Беларускага Нацыянальнага Камітэту у Вільні, прынятые на Агульным Сходзе 5 ліпеня 1933 году.

Агульны Сход Беларускага Нацыянальнага Камітэту съцвярджае, што патрэбы Беларускага Народу ў граніцах сучаснай Польскай дзяржавы нездаволены.

На грунце эканамічна-гаспадарчым, замест справядлівай зямельнай рэформы, праведзена ў Заходній Беларусі польскае вайсковае асадніцтва*). Зямельная рэформа, якая-б надзяляла зямлём безземельнае і малаземельнае беларускае сялянства, не праведзена і не праводзіцца. Праводжаная - ж дзе - пя-дзе комасація-хутарызация

*) Населья дэмобілізацыі польскіх вайскоўцаў, браўшых удзел у бойках за незалежнасць Польшчы, польскі урад, які абяцаў правесці аграрную рэформу і надзяліць ўсіх вайскоўцаў зямлём, — накіраваў дэмобілізаваных жаўпераў у Заходнюю Беларусь і тутака надзяліў іх адабранай ад беларускага селяніна зямлём. Маёнткі польскіх магнатаў у Польшчы асталіся незачэпленымі, абліцаваны зямельнай рэформы польскі урад не правёў, але затое на беларускіх землях асела некалькі дзесяткаў тысяч польскіх жаўпераў, якіх завуць „асаднікамі“. (Заўвага Рэдакцыі).

бяз давядзенъня да поўназямельля не вырашае эканамічна-гаспадарчага палажэнъня малазямельнага беларускага сялянства, а толькі пабольшвае лік малазямельных няжыцьцяздольных гаспадарак, коштам гаспадарак поўназямельных.

Агульны эканамічна - гаспадарчы выгляд Заходнай Беларусі прадстаўляеца гэтак:

1) аўтохтоны краю—беларускія сяляне—з малымі выняткамі гэта ўсе малазямельныя і безземельныя зямляробы;

2) польскія вайсковыя асаднікі, самі часта не займаючыся нават земляробствам, маюць поўназямельныя гаспадаркі, абрабляючы іх наёмнай сілай безземельнага і малазямельнага беларускага сялянства;

3) двары і фальваркі, у якіх знаходзіцца вялікі запас зямлі, належаць пераважна да польскіх і расейскіх абшарнікаў; гэтыя абшары абрабляюцца таксама наёмнай сілай бязземельнага і малазямельнага беларускага сялянства. Лясы, вазёры і іншыя прыродныя багацьці зьяўлююцца ўласнасцю дзяржавы (казённыя) і буйных абшарнікаў.

У галіне культурна-прасьветнай: сыстэматычна праводзіцца поўнізацыя маладога беларускага пакаленьня. Пасля ліквідацыі польскімі ўладамі беларускіх пачатковых школ, як прыватных, так і дзяржаўных, якіх у 1922 годзе ў аднэй толькі Віленшчыне было больш 400, у сучасны момант на 2.500.000 беларускага насельніцтва ніяма ніводнай беларускай прыватнай пачатковай школы. Існуючыя-ж на беларускіх землях дзяржаўныя, гэтак званыя ўтраквістычныя пачатковыя школы, якіх ёсьць пара дзесяткаў, у сапраўднасці зьяўлююцца школамі польскімі.

Пасля зачыненъня беларускіх сярэдніх школ — прыватных гімназіяў у Будславе, Гарадку, Нясьвіжу, Радашковічах і Клецку і прыватных вучыцельскіх сэмінарыяў у Свіслочы і Барунах, ды дзяржаўнай беларускай вучыцельскай сэмінарыі ім. Фр. Багушэвіча ў Вільні, дзьве апошнія прыватныя беларускія гімназіі — ў Навагрудку і ў Вільні — ператвораны ў беларускія філіі пры польскіх дзяржаўных гімназіях, у якіх цяпер праводзіцца польска-дзяржаўнае выхаванье беларускіх дзеяцей.

У галіне пазашкольнай асьветы, дзе працуеца беларускія культурна - прасветныя арганізацыі, спатыкаюцца непаканальнія перашкоды, характару пераважна фармальнага, якія спыняюць развіцьцё беларускай пазашкольнай асьветы.

У рэлігійным жыцці, з мэтай затрымаць пашырэнъне і паглыбленьне беларускай народнай съвядомасці сярод беларускага праваслаўнага насельніцтва, упорыста ўтрымліваецца ў царкоўным жыцці расейшчына, а пры помачы каталіцкага касцёлу польскае духавенства польшчыць беларусаў каталікоў.

У самаўрадовым жыцці краю ад імя беларускага насельніцтва выступаюць пераважна польскія вайсковыя асаднікі, або абшарнікі, якія па назначэнью паветавымі старастамі на становішчы гмінных войтаў рэпрэзентуюць мясцовыя самаўрады. Выданы нядаўна закон аб самаўрадах, які вымагае ня толькі ад войтаў, але ад лаўнікаў, а нават і солтысаў знаньня ў слове і пісьме польскай мовы, — яшчэ больш аддае самаўрад у рукі адміністрацыі, якая на беларускіх землях кіруеца рацыяй стану польскай нацыянальнасці.

Бяручы пад увагу вышэйсказанае, **Беларускі Нацыянальны Камітэт дамагаецца:**

1) Ад польскага ураду: а) правядзенія ў Заходній Беларусі зямельнай рэформы, пры якой былі-б надзелены да поўназямельля безземельныя і малазямельныя беларускія сяляне*); б) адчыненія беларускіх пачатковых школ на падставе зложаных беларусамі школьніх дэкларацый ад 1926 да 1930 году ўключна і вольнага рэзвіту беларускага сярэдняга школьніцтва; в) у самаўрадовым жыцьці — поўнага самаўраду на беларускіх землях пад Польшчай; г) агулам рэалізацыі закону польскай констытуцыі і міжнародных забавязаньняў, гарантуючых у межах Польскай Дзяржавы) права разьвіцца народнай культуры, свободу нацыянальнай і рэлігійнай так-же і Народу Беларускаму.

2) Ад праваслаўнай духоўнай улады: а) правядзенія беларусізацыі царкоўнага жыцьця на беларускіх землях; б) беларускіх пропаведзяў; в) навучанія рэлігіі беларускіх дзяцей у школах па беларуску.

3) Ад каталіцкіх духоўных уладаў: а) спыненія полёнізацыі беларусаў-каталікоў, праводжанай польскімі ксяндзамі пры помачы каталіцкага касьцёлу; б) павароту ксяндзоў беларусаў у беларускія парафіі; в) увядзенія ў касьцёлы на беларускіх землях беларускай мовы ў казаньнях і дадатковых набажэнствах і г) навучанія дзяцей беларускіх рэлігіі ў роднай мове.

Пры гэтым Беларускі Нацыянальны Камітэт заклікае ўсё съядомае беларускае грамадзтва і ўсе беларускія організацыі стварыць супольны фронт у гэтых дамаганьнях, а так-же праводзіць ма-гутнае беларускае ўсьведамленіе, якое магло-б супраціўца ўсякай варожай нашаму народу політыцы.

За Агульны Сход Беларускага Нацыянальнага Камітэту

Я. Пазняк — Старшыня Камітэту, **В. Багдановіч** — 1-шы Віцэ-Старшыня, **Ф. Ярэміч** — 2-гі Віцэ-Старшыня, **А. Клімовіч** — за сакратара.

Праца Беларускага Навукова-Краязнаўчага Таварыства ў Латвії.

Дзеля арганізацыі справы запісваньня беларускае народнае творчасці у Латвії Беларускае Навукова - Краязнаўчае Т-ва выдрукавала асобную інструкцыю, якая была зъмешчана у цапірэднім нумары часопіса „Беларуская Школа”, а таксама вышла і асобнаю кніжыцу. Атрымаць можна у канцэлярыі Т-ва: Rīga, Eijsa ielā № 20, dz. 25.

Запісванье народных мэлёдый у Пустыншчыне з дапамогай фанографа даручана Цэнтральным Праўленнем сябру Т-ва гр. Францу Клагішу, які выехаў у гэтую воласць на ўсё лета.

Запісы Купальскіх беларускіх песні ў Істраўшчыне зроблены старшынёй Т-ва К. Езавітавым, які выяжджаў з гэтаю мэтай па Яна Купалу у Істраўскую воласць, дзе запісаў 14 песні і 2 казкі.

Беларускія жніўныя і вясельныя песні з мэлёдыямі записаны у Старай Сла-

бадзе грамадзянкаю Надзеяй Нікіфароўскай і вучыцелькай Галінай Нікіфароўскай, якімі і перададзены у Т-ва 44 песні.

Беларускія вясельныя песні у Зывірдзеншчыне запісаны гр. Сяргеем Казэка, які пераслаў у Т-ва 10 песні.

8 беларускіх бытавых песні ў, сабраных М. Шчавінскім у Канецполю, перададзены у Навукова-Краязнаўчае Т-ва з архіву штомесячніка „Беларуская Школа у Латвії“.

Беларускія жартаўлівія казачкі, запісаныя у Пустыншчыне гр. Ігнасём Ігнатовічам, у вёсцы Еніны, перасланы у Т-ва праз Т-ва Беларускае Моладзі.

Для зборніка „Біографіі дзеячоў Беларускага Адраджэння” у Т-ва падасла-на ужо 50 біографій і аўтабіографій розных грамадзян. Паўторваемо просьбу аб надсылцы матар’ялаў па адресу: Latvijā, Rīga, Elija ielā № 20, dz. 25. K. Jezovitovu.

Цэнтральнае Праўленне.

* Надзяленыне беларускага сялянства зямлём павінна адбыцца безграшо-ва, інакш яно зноў трапіць у кабалу. Шкода, што гэта не адзначана ў рэзалю-цыі Беларускага Нацыянальнага Камітэту.

(Заўвага Рэдакцыі).

Ахова помнікаў старажытнасці на Віцебшчыне.

(З матар'ялаў Беларускага Навукова-Краязнаўчага Таварыства ў Латвії).

(Працяг).

Жыхарства Віцебшчыны ня рупілася аб захаваньні помнікаў старажытнасці. Службовыя пэрсоны ня прыйшлі Губэрнскому Статыстычнаму Камітэту з належнай у гэтай справе дапамогай. Ня гледзячы на разасланыя ў 1889 годзе пісьменныя запрошаньні павятовым прадвадзіцелям дваранства дапамагчы, чым могуць, развіццю музэю, ніхто з іх не адгукнуўся на памянёнае запрошанье. Толькі дзякуючы ласкавасці двух-трох сяброў камітэту і зусім прыватным прыношаньням, музэй, да некаторай ступені, апраўдываў сваю назову¹⁾. Паміж тым знайдзеныя прадметы расхадзіліся па рукох і зьнікалі. Гэтак, улетку 1893 году ў майстраў срэбных спраў у горадзе Полацку мелася значная лічба манэт XVII стагодзьдзя з скарабу, знайдзенага блізу мястэчка Улы²⁾. Ня лепей стаяла пытанье і з аховай царкоўных помнікаў старажытнасці. На гэта ўказывае зъявіўшаяся ў 1895 годзе стацьця: „Як зьнішчаўца пра-
васлаўных старажытнасці ў нашым краю“³⁾.

Яшчэ ў пачатку дзесяцігоддзя гадоў існавалі съведкі того, як здарэньні 1831, 1839 і 1863 гадоў на Віцебшчыне адблісія на яе царкоўных помніках. Пакажам на некаторыя з іх. У маёнтку Кукавячына, Віцебскага павету, сярод лесу, на невялічкім кургане, стаяла перакошаная царква. Вокны бяз шкла. Дах зарос мохам і нават маладэенькімі бярозкамі, мейсцамі зусім праваліўся. Купал перакасіўся і таксама зъяе шчылямі. Падлога правалілася. Фарбы ікон і сцяннога маляваньня зблеклі і часткай абыспаліся. Па краёх кіётаў з іконамі і ў падножжа іх быті навешаны і раскладзены кавалкі тканін, пучкі лёну і воўны — ахвяры беларуса, які ў гэтыя разваліны ішоў расказаць у малітве свае патрабы і сум перад тымі абразамі, да якіх прыходзілі яшчэ дзяды і прадзеды⁴⁾. Гэткія прыклады спатыкаліся і ня толькі ў глухіх кутах, але і ў самым горадзе Віцебску. За горадам стаяла Барысаглебская каменная царква (XVI ст.). Атынкоўка напалову абуналілася. Дах спарахнёў. Каля ўвахода стаяў вартавы. У ёй зъмяшчаўся доўгія часы парахавы склад, пакуль, нарэшті, у пачатку дзесяцігоддзя гадоў яе не прадалі на злом⁵⁾. Ганебная пляма з твару ўстаноў, якім трэба было кіраваць аховай будынку, была зъянута самым звычайным спасабам!

У такім жа стане знаходзілася на Віцебшчыне ня мала царкоўных будынкаў, вялікіх па разьмерах, вялічных па будаўніцтву: Сафійскі сабор у Полацку, Успенскі сабор у Віцебску і іншыя. Бывалі, праўда, выпадкі, калі, дзякуючы ініцыятыве мястэчковых даследчыкаў старажытнасці, удавалася падняць пытанье аб рамонту таго ці іншага будынку. Гэтак унік аканчальнага разбурэння Ушацкі касцёл, спусташэньяне якога дайшло да таго, што ў кірмаш-

1) Отчетъ о дѣйствіяхъ и занятіяхъ Витебскаго Губернскаго Статистическаго Комитета за 1894 годъ, Витебскъ, 1895, 13.

2) А. Морель, Монетныі клады. Вітебскія Губернскія Вѣдомости, Іюль 1893.

3) Вітебскія Губернскія Вѣдомости, 1895, № 27.

4) П. Красавицкій, Памятники церковной старины Полоцко-Витебского края и ихъ охраненіе, 29.

5) Ibid., 30.

ныя дні ў храме ставілі коняй¹⁾). Іншы жа раз ні абарона прыхільнікаў старажытнасці, ні заходы пафіян, не спасалі храму. Гэтак, па загаду Полацкай Духоўнай Кансысторыі была разабрана драўянная царква (XVIII ст.) у Задзвінскай Слабодцы мястэчка Бешанковічы²⁾.

Калі гінулі храмы, дык зьнікала і іхняе ўнутрашнє старажытнае абсталіванье. Гібла яно разам з храмамі, гібла і пры рамонтах храмаў. Прычынаю апошняга было імкненне замяніць абсталіванье храма новым. Асабліва характэрным, у гэтым адношаньні, зъяўляецца прыклад з іканастасам у ваенай Мікалаеўскай царкве ў Віцебску. Лёгкі, высокі, уходзячы ў купал, прыгожы разъбяны ў стылю Рококо іканастас замянілі новым, грубым з нязграбным маляваннем. Стары іканастас звалілі ў пуню, спадзяючыся знайсьці на яго купцоў. Дарэмна! — купец не знайшоўся, і іканастас пайшоў на дровы. Калі спалілі касьцюк іканастаса і ўсе разъбяныя аздобы, пачалі карыстаць на апал і іконы³⁾.

Былі выпадкі зънікнення помнікаў мясцовай царкоўнай старажытнасці з Віцебшчыны з чиста спэкулятыўнай мэтай⁴⁾.

З сродкаў уплыву гэтага часу, накіраваных да аховы помнікаў старажытнасці трэба адзначыць распараджанье Сіноду праваслаўнай царквы 1894 году па духоўнаму ведамству зносіцца з Археолёгічнай Камісіяй у выпадку раскопак альбо адбудовы грунтоўных помнікаў старажытнасці⁵⁾.

Дбанье аб ахове помнікаў старажытнасці на Віцебшчыне, як ужо казалася раней, узяў на сябе Губэрнскі Статыстычны Камітэт. Але гэта не ўваходзіла ў лік яго абавязковых заданіяў. Маючы, апроч гэтага, даволі простых абавязкаў, Статыстычны Камітэт які мог шмат часу ўдзяляць ахове помнікаў старажытнасці. Апроч таго неабходна было, каб гэтай справай зацікаўлася само грамадства. Імкненне да зъдзяйснення гэтага можна бачыць у 1895 годзе ў праекце адчыніць у Віцебску археолёгічнае таварыства, мэтай якога была-б ахова археолёгічных і гістарычных помнікаў, якія знаходзяцца на абшарах Беларусі і Літвы⁶⁾.

Праўда, ужо з 1863 году ў Віцебску існаваў Царкоўна-Археолёгічны Старасход (схоў старажытнасці), мэтай якога зъяўлялася захаванье помнікаў беларускай царкоўнай старажытнасці⁷⁾. Першыя гады сваей дзейнасці ён займаўся, галоўным чынам, зъбіраньнем царкоўных старажытнасцяў, якія захаваліся ў царквах Віцебску. У 1897 годзе Камітэт па кіраўніцтву Старасховам зъвярнуўся да Полацкай Духоўнай Кансысторыі, просючы цыркулярна запрапанаваць духавенству эпархіі паведаміць: дзе і якія маюцца прадметы старажытнасці.

Б. Брэжго.

(Працяг будзе).

¹⁾ Ibid., 30.

²⁾ Н. Никифоровскій и Д. Довгялло, Никольская церковь въ Задвинской Слободкѣ м. Въшенковичъ, Лепельского уѣзда, Витебскъ, 1899.

³⁾ П. Красавицкій, Памятники церковной старини Полоцко - Витебского края и ихъ охраненіе, 36.

⁴⁾ Ibid., 36—34.

⁵⁾ Определение Святейшего Синода 23 сентября—15 ноября 1894, № 2640.

⁶⁾ Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne, Krakow 1895, 288.

⁷⁾ Отчетъ Витебского Епархиального Свято - Владимирского Вратства за 1897 годъ, Витебскъ, 1898.

Павал Нечай.

Апрацоўка Наз. Б

І р ж а.

Жарт у аднай дзей.

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:

А хрэм Грачанік — селянін,
незаможны, 35 год.

А ўдоця — яго жонка, 30 год.

Я ўхім Мярэка — сусед, 30 год.

А ўсей — дзед, сусед, 60 год.

А ніся — бабуля, суседка, 30 год.

Дзея адбываецца на вёсцы, у наш час
Леваруч — хатка Ахрэма Грачаніка. Плот.
Нералаз. З хаты высаквае апантаная
А ўдоця Грачаніха, за ёю з дзеркалом у
рудэ Ахрэм.

А ўдоця. Ратуйце!.. Ратуйце!..

А хрэм (гонячыся за Аудоцяю).
Я табе пакажу... чысьцёха пагана!.. Я цябе пачышчу!..

А ўдоця (пераскочычы за пералаз). Ратуйце!.. Ратуйце, пакуль
не зарэзаў!.. (Увесь час стаіць па-
водаль за плотам).

А хрэм (падбегши да пералазу).
Вярніся ў свой двор — чуеш? Вяр-
ніся дадому... кажу табе! Ці я за-
табою па сялу павінен ганяцца?!

Мярэка (праходзячы міма,
зауважае і заходзіць у двор). Зда-
роў, Ахрэм!.. Ты што-ж гэта раз-
мітынгаваўся?.. Аж захекаўся!..
Сажу цярусіў ці што?..

А хрэм. Якую там сажу?..

Мярэка. Якую сажу цярусіў?
— Тую, што ў коміне... А, братка!..
Ты-ж, як той арап чорны, адно-
зубы блішчаць!..

А хрэм (прабуе пералезыці пералаз, сусед яго затрымлівае —
Ахрэм вырываецца). Пусьці, Я ўхім,
бо загаворыш мяне, дык я і адзы-
ду!.. Я, трасца ёй, як даганю, за-
рэжу!.. Праз яе мяне сёньня і лю-
дзі, і жывёлы пужаюцца... Разу-
мееш, увайпоў я ў хату, а кот
як гляне, як чмыхнё ды пад печ!..
Сядзіць пад прыпекам ды выво-
дзіць „мяў“, „мяў“... Аж страш-
на стала!..

Мярэка (падае капшук з ты-
муном і газэту „Голос Беларуса“).
Куры, браце, разумнае слова!.. Я

яе ўжо і ўздоўж і ўпоперак вы-
чытаў, — карысная нашаму брату-
селяніну газета!.. Трэба і на рас-
кур яшчэ яе скарыстаць! (Адара-
ваучы дае кавалак газэты Ахрэ-
му). Круці цыгарку папрутчэй,
бо тытун — самасад-першасортны!..
Як зацягнешся — тры дні у паты-
ліцы часацьмеш, пакуль успом-
ніш што-небудзь благое! Гэта як
у песні:

Самасаду пацягнуў,
Ледзьве дух перадыхнуў!..
Дзярэ ў горле,
Валіць з ног,
Памагае... вое, ххо-ххо!..
Тота-ж, тота,
Тота, тота,
Што курыль
Яго ахвота!..

А хрэм (нацягнуучы цыгарку
некалькі раз).

Тота-ж тота,
Што курыць яго ахвота!

Вось і зараз адчуваю, як выхо-
дзіць з мяне злосць!.. Толькі-
што пёр за жонкаю поўным ходам,
як той трахтар, а зараз як вы-
такся!..

Мярэка. Куры, чаго там!..
Што надумаў толькі, падумаць!
Чалавека жывога зарэзаць!.. Ды
я вось пеўня ў нядзелю, па зага-
ду Хімкі, жонкі, значыцца, хацеў
зарэзаць... Ды дзе там!.. Прывя-
заў яго да бярэзіны на вяровач-
ку, узяў касу, заплюшчыў вочы
ды як...

А хрэм. Ну?.. Кажы хутчэй,
бо мяне зноў злосць возьме!..

Мярэка. Замахнуўся гэта, каб
галаву съязці, ажно каса съві-
нула...

А хрэм. Як съвінула?..

Мярэка. Ну... голас падала...

А хрэм. Голас?..

Мярэка. Эт!.. Чуў-жа, як ка-
са з посьвістам працуе!..

аз. Б

Ахрэм. Ну, чуў!..

Мярэка. Дык вось... Разануў, аж...
Ахрэм. Ну-у?..Мярэка. Расплюшчыў вочы, аж пеўна няма!..
Ахрэм. Няма-а?..

Мярэка. Няма... Гэта касою не па шыі яго, а па вяровачцы... ну і ўцёк, гад...

Ахрэм. Ну дык як-же далей?

Мярэка. Як?.. Зварыла Хімка страву бяз пеўня... Драбок сала паклала... Дык вось—то-ж певень быў, а гэта-ж чалавек, ды жывы, ды жонка родная!..

Ахрэм засмучаны паліць сваю цыгагарку. Падыходзіць дзед Аўсей.

Аўсей. Добры дзенъ!.. З серадою вас!.. Што гэта быў за лямант?

Мярэка (усміхнуўшыся). Вайна!..

Аўсей (пачуши). Вайна?.. Ды, значыцца. пападзьдзя праўду казала, што началася вайна!.. Толкам толькі ня съцяміў—з кім гэта... З Гапоняю ці з Кітаем?..

Мярэка. Пападзьдзя ўжо працуе языком!..

Аніся (падыходзячи съледам за дзедам). Так, людцы, казала!.. Кітай, кажа, паўсібіру адабраў ужо... І войска іхняе чорнае, як арапы, і ўсіх рэжуць!..

Мярэка. Брэша вам пападзьдзя!.. Вось яна сама дык ўсіх-бынас, съядомых беларусаў, парэзала за тое, што за сваё стаімо ды прыбытку ранейшага для папаня стала.

Аўсей (прыгледзіўшыся да Ахрэма). А-ахрэм!.. Ты што гэта, праз комін лез, ці што?..

Ахрэм (сварыца убок Аудо-

ци). Пачакай-же ты ў мяне, гадаўка... Праз цябе ўсе сёньня на мяне пальцамі паказваюць, на съмех узьнімаюць!..

Аудоця адмахваеща моучкі.

Мярэка. Гэта, дзядзька Аўсей, як я надышоў, у Ахрэма з Аўдоцяй вайна была... Ледзь загаварыў яго... Як той кныр, на плот кідаўся... зарэжу яе, кажа...

Аўсей і Аніся. Зарэжу... Чалавека?.. Жонку сваю?

Мярэка. З глузду зъехаў... ашалеў... прэ за жонкай з пажом!

Ахрэм (тыкаючы усім дзеркалом у твар). Так вось выдумку робяць праўдай!.. Ці-ж гэта нож, людзі?.. Хай яно спрахнел.. Яшчэ хто ўбачыць, суд састроіць, што жонку біў... (Да жонкі). Аўдоця, а, Аўдоця!.. Ды ці-ж ня згодна мы з табою дагэтуль жылі?.. Га?.. Кажы на людзях, Аўдоцька?..

Аўдоця (нерашуча). Ды яно... так!.. Але-ж сёньня неяк раптам ты ўзлаваў...

Усе (да яе). Ен ужо адышоў!.. Ідзі сюды, Аўдоця!..

Ахрэм. Чуеш, Аўдоця!.. Ідзі дурная, ня бойся! Хіба разок вытну, каб сэрца зусім адышло, а то... хай яно спрахнел.. Вось бачыш, і дзяркач кіну... (Кідае пад плот дзяркач на кійку).

Аудоця пералазіць праз плот і далучающа да усіх.

Аўдоця (падыходзіць, усмехающае). Ты ня вельмі расходзіся, ваяваць паберажыся...

Аніся. Як-же гэта ты ўздумаў біць жонку, Ахрэм?!.. Цяпер жа закон ужо ня той!.. Славольству вашага брата паложаны канец!..

Павал Нечай.

(Працяг будзе).

Ці Вы маедзе у сябе у хаце хоць невялічкую беларускую бібліатэчку? — Кожды беларус павінен купляць беларускія кніжкі і часопісы, каб гэтым падтрымоўваць развіцьцё беларускай літаратуры, а тым самым умацоўваць і увесі беларускі нацыянальна-адраджэнчы рух!

У Радзе Беларускага Аддзелу пры Міністэрстве Асьветы.

Новы склад Рады Аддзелу. Як і кожды год, ўвясну 1933 году адбыліся перавыбары ў Раду Беларускага Аддзелу пры Міністэрстве Асьветы, якая складаецца з 7 асоб: 1) кіраўніка Беларускага Аддзелу, 3-х прадстаўнікоў ад беларускіх культурна-асьветных арганізацый і 3-х прадстаўнікоў ад беларускага вучыцельства ў Латвіі. Ад беларускіх культурна-асьветных арганізацый у Раду ўвайшлі: ад Т-ва „Беларуская Хата“ — М. Дзямідаў, ад Т-ва „Асьвета“ — Я. Кастылюк і ад Т-ва „Рунь“ — Н. Пінскаяя. Ад беларускага вучыцельства ў Раду Аддзелу, шляхам падачы галасоў ад беларускага вучыцельства з усіх Латвіі, абранымі аказаліся: К. Езавітаў, Ул. Раткін і К. Мяжэцкі.

Першы сход новага складу Рады Беларускага Аддзелу адбыўся 26 траўня ў памешканьні Беларускага Аддзелу на Valdemara ielā 36-а. Сход быў скліканы з ініцыятывы Т-ва беларускіх вучыцялёў і сяброў Рады, якіх непакоіў стан Беларускіх Вучыцельскіх Курсаў, а таксама і лёс беларускіх прыватных школ, якія ўтрымоўваюцца Т-вам беларускіх вучыцялёў у Латвіі, бо асыгнаваныні ад Ураду на падтрымку гэтых установы былі ў пракце буджэту на новы 1933-34 буджэтны год надта скарочаны, што ставіла пад пагрозу самую магчымасць іх існаванья. Разгледжана было 17 розных пытаньняў, аб чым ніжэй падаюцца кароткія з браку мейсца, інфармацыі.

Беларускія Дзяржаўныя 2-х гадовыя Вучыцельскія Курсы ў Рызе, на якія прыймаюцца толькі тыя, хто скончыў поўны курс беларускіх гімназій, і якія з'яўляюцца надзвычайна важнаю для беларусаў установаю для падрыхтоўкі зусім кваліфікованых настаўнікаў,— на 1933-34 буд. год прадугледжана было ў буджэце ўсяго 4500 латаў, заместа 9000 латаў, асыгнаваных у мінулым годзе. Ухвалена было: 1) дамагацца ад Ураду павялічэння буджэту Курсаў; 2) ні ў якім разе не спыняць прыйма на I курс, а працеваць і далей у складзе I і II курсаў; 3) на той выпадак, калі не ўдастца дабіцца поўнасцю аднаўлення асыгноўкі ў 9000 латаў, — зменьшыць з 1-га жніўня 1933 году аклад кіраўніка курсаў да 50 латаў у месяц, а таксама зменьшыць і аплату за выкладанье лекцый на курсах да 1 лата 50 сант. за гадзіну.

Фонд на падтрымку беларускіх прыватных школ— з поваду цяжкога грошовага стану прыватных беларускіх школ—ухвалена заклассі при Т-ве Беларускіх Вучыцялёў і абклассі ўсё беларускае вучыцельства і грамадзтва працэнтнымі ўзносамі на карысць гэтага Фонду. (Як мы ўжо паведамлялі ў папярэднім нумары, Агульны Сход Т-ва беларускіх вучыцялёў ухваліў адліцаць у гэты Фонд па $\frac{1}{2} \%$ штомесячна з акладу кождага сябры Т-ва і беларускага ўрадоўца).

Новыя падручнікі для беларускіх школ ухвалена падрыхтаваць і выдрукаваць з дапамogaю Ураду, бо карыстаньне беларускімі замежнымі падручнікамі мае быць забаронена. Адпаведныя заходы дзеля атрыманья урадовае дапамогі даручаны Беларускаму Аддзелу.

Стыпэндыяльны Фонд пры Беларускім Аддзеле быў закладзены для падтрыманья беларускіх студэнтаў у 1927 годзе. Фонд складаецца з штомесячных адлічэнняў па 1 лату, якія робяць беларускія вучыцялі. З гэтых сум выдаюцца студэнтам безпрацэнтныя пазыкі на вучэнье. У апошнія гады ўзносы ў Фонд паступаюць

неакуратна і ў гэтай справе адчуваецца пэўная інэртнасць. Была заслухана грошовая справа здача кірауніка Беларускага Аддзелу за 6 год, з якой відаць, што агульны стан Стыпэндыяльнага Фонду гэткі:

Г А Д Ы	Ад каго і колькі ўнесена ў Фонд								В ы д а т к і						
	Вучыцляў Дзьвінскай гімназіі		Вучыцляў асноўных школ		Розныя пасту- шленні		Р а з а м		Выдача стышэндый		Розныя выдаткі		Р а з а м		
	Ls	s.	Ls	s.	Ls	s.	Ls	s.	Ls	s.	Ls	s.	Ls	s.	
1927	85	—	317	—	—	—	68	402	68	310	—	3	65	313	65
1928	142	60	338	—	—	—	14	481	74	440	—	—	—	440	—
1929	115	78	361	—	—	—	61	537	85	500	—	64	20	564	20
1930	98	80	107	—	—	—	81	206	61	150	—	2	70	152	70
1931	62	20	63	—	—	—	70	125	90	30	—	50	—	80	—
1932	—	—	95	—	—	—	16	95	16	—	—	84	—	84	—
Р а з а м	504	38	1281	—	64	56	1849	94	1430	—	204	55	1634	55	

З агульнае лічбы 1430 латаў стыпэндыі-пазыкі атрымалі гэткія грамадзянкі і грамадзяне: 1) В. Казлоўская — 30 латаў, 2) К. Тыран — 20 лат., 3) Н. Мікалаева — 60 лат. (ужо звярнула ў 1929 г.), 4) М. Калінін — 230 лат., 5) П. Мірановіч — 860 лат., 6. К. Мяжэцкі — 130 латаў і 7) А. Мінчонак — 100 латаў. Частка грамадзян, атрымаўшых стыпэндыі - пазыкі, ужо на пасадах і можа паступова звяртаць гроши ў Фонд, каб даць магчымасць падтрымаць маладзейшых студэнтаў.

Ухвалена паісківаць штомесячна ў зварот пазычак: з М. Калініна — 10 лат., з П. Мірановіча — 15 лат., з К. Мяжэцкага — 5 лат. і з А. Мінчонка — 20 латаў. Присуджаны новыя стыпэндыі-пазыкі: 1) студэнту Ковенскага Університету А. Зэйглішу — 40 лат., 2) аспольвэнту Віленскага Університету Я. Клагішу — 100 лат. і 3) студэнту Латвійскага Університету Арк. Рытаву — 100 латаў. Беларускае настаўніцтва ўхвалена заклікаць, каб аднавіла свае ўзносы ў Фонд, бо з наступаючага навуч. году чакаецца павялічэнне лічбы беларускіх незаможных студэнтаў у Латвійскім Університетзе.

Даклад аб стане Дзьвінскае Беларускае гімназіі даручана скла-
сьці сябру Рады Ул. Раткіну, які адрэфэрыруе яго на наступным сход-
дзе Рады Беларускага Аддзелу.

Заява Ул. Ціхамірава — аб выплаце яму пэнсіі за два тыдні з
коштаў беларускае гімназіі — задавальняеца.

Заява Н. Максімчык — аб дазволе трymаць іспыты пры Вучыцель-
скіх Курсах — не задавальняеца, бо ў гэтых годзе выпуску курсаў
няма і абітурыентскіх іспытаў ня будзе.

Заява С. Казэко — аб аплаце рахункаў па былой Люцынскай бе-
ларускай школе, — з прычын фармальных, адхіляеца.

Заява Блажэвіча — аб пэнсіі на пасадзе стоража Курсаў, — накі-
роўваеца кірауніку Беларускіх Вучыцельскіх Курсаў з прапазы-
цыяй даць тлумачэнні ў гэтай справе.

Даклад аб Індраўской і Талоеўской школах перададзены на
ўсебаковы разгляд беларускіх арганізацый.

Другі сход Рады Беларускага Адзелу з ініцыятывы беларускіх арганізацый быў скліканы 5-га ліпеня. На сходзе быў заслучаны буджэт Беларускага Адзелу на 1933-34 буджэтны год і разгледжаны шэраг пільных пытаньняў.

Буджэт Беларускага Адзелу на 1933-34 буджэтны год складзены ў суме 62.181 лат., з якіх на дапамогу аснаўным беларускім прыватным школам прадугледжана ўсяго 2284 латы (беларускія самаўрадовыя школы ўтрымоўваюцца за кошт гарадзкіх і павятовых са-маўрадаў і ў гэты буджэт зусім не ўваходзяць), а рэшта ідзе на ўтрыманье Дзьвінскае Беларускае Дзяржаўнае гімназіі (45351 лат.), Беларускіх Дзяржаўных Вучыцельскіх Курсаў (6500 лат) і Беларускага Адзелу (8038 лат).

Дапамогі беларускім школам падзелены Радаю Адзелу гэткім парадкам: 1) Рыскай Торэнзбергской школе Т-ва беларускіх вучыцялёў — 450 латаў, 2) Гараўской прыватнай школе Т-ва вучыцялёў — 484 латы, 3) Даціячаму Саду Т-ва „Беларуская Хата“ у Дзьвінску — 300 лат., 4) інтэрнату пры Прыдруйскай беларускай школе — 200 лат., 5) Даціячай пляцоўцы пры 1-й беларускай школе ў Рызе — 100 лат., 6) Даціячай пляцоўцы пры 2-й школе ў Рызе — 100 лат., 7) Даціячай пляцоўцы пры Торэнзбергской школе — 100 лат., 8) вясковым беларускім школам — 550 латаў.

Пэдагогічны склад для Рыскага Беларускага гімназіі, прадстаўлены Школьнаю Радаю гімназіі і Т-вам Беларускіх вучыцялёў, зацверджаецца і накіроўваецца праз кіраўніка Беларускага Адзелу на зацверджанье Міністра Асьветы.

Буджэт Беларускіх Вучыцельскіх Курсаў павялічаны ўжо да 6500 латаў, але і гэтае сумы мала, а таму падцверджаны пастановы папярэдняга сходу Рады Беларускага Адзелу.

Беларускі Камплект пры Індраўскай Дзяржаўной школе просяць стварыць бацькі беларускіх вучняў гэтае школы.. Просьбу бацькоў ухвалена пераслаць Міністру Асьветы, а таксама накіраваць да яго дэлегацыю ў гэтай справе з меморандумам ад імя беларускіх арганізацый, якія падтрымоўваюць просьбу бацькоў.

Раднік.

Вятровай ноччу.

Ветры, ветры дмуць шалёна,
Надта густ и рэзак шум,
Сённяня так душой стамлённай
Я завяз ў браджэнню дум.

Ноч...
Гляджу, як месяц ў небе
Ловіць хмаркі ў бродзень кос.
Мне нічога там ня трэба
Сэрцам я к зямлі прырос.
Нават Млечную дарогу
Я люблю ужо ня так,
Бо па ёй, паўзе, двурогі
Месяц задам — быццам рак.

Я завоблачнае поле,
Кусты зор бяздоўня цьму —
Усё аддам за «зямляное»,
За жыцьцё яго й красу.

I за што я так гарача
Пакахаў цябе зямля?
Жыць так цяжка... ты няначы
З чаравала — уракла?

Ветры, ветры дмуць шалёна,
Усьцяж разгоніста шумяць
Хай жа будзе пахвалёны,
Хто прышоў усё кахаць.

M. Машара.

Хвоі, Бура і Ляшчыннік. (Байка).

Сярод Ляшчынніку гушчараў з пагардай Хвойкі ўзвыш узьнімалісь, сягалі галавой да хмараў, сваім узростам вялічалісь:

«Мы стройны, высакі, пад неба галовы нашыя сягаюць, праменныі раняшняга Фэба заўсёды першых нас вітаюць.

I сонца з золата заходу на нас карону ускладае, як каралём якім, ў дагоду паклон свой нізкі пасылае.

Үгары съятло нам і прастор, адгэтуль бачым цэлы съвет, свой ўзрок кідаем вышэй гор, тут сочым ход і бег плянэт.

Прыроды тайны ўсе мы знаем і дыплёмат'ю ўсіх краёў, бо мы сабою прадстаўляем ляснога царства каралёў.

I дрэвы ўсе нас паважаюць, з пакорай поўзаюць ля ног, сабе за гонар нават маюць ля нас тулюца у барох.

Хаця-ж бы тыя ўзыць Ляшчынкі, — якая нам яны раўня?

Кароткі, тонкі, як трысцінкі, ні ў іх — камля, ні — галамня!

Ні іх хто бачыць, ні іх знае... Каму патрэбны гэты хлуд, што толькі нам тут замінае, сабою рост наш прыкрывае?!

Пачу́шы гэтае бахвальства, Ляшчыннік гнеўна зашумеў, бо Хвояў наглага зухвальства, свае ён ганьбы не съцярпей: «Высокі, прауда, вы узростам, прыгожы, стройны галамнём, — але, сказаўшы прауду проста, ўся сіла, моц — ня толькі ў том!

Пакуль маленькі вы,—Ляшчыннік ў сваю сям'ю вас залічаў, даваў прытулак і прыпынак, аб небасьпецы вашай дбаў...

Цяпер, падняўшысь да нябёс, вы нас ня лічыце братамі і паасобку аб свой лёс цяпер вы дбаеце ўжо самі.

Затым, на разе небасьпекі, за вас няма каму ўступіцца, — і пад сякерай дравасека пакорна кожда з вас лажыцца.

Ось што да нас, — дык дравасеку з пакорай мы не аддаёмся, бо згодай звязаны спрадвеку, за долю кождага з нас б'ёмся.

Злучоны цесна галамнямі, гальём шчапіўшыся расьцём і, пераплётўшысь каранямі, сябе мы крыўдзіць не даём.

Мы лравасеку часта руки паабдзірам, намазолім, каб ён бяз поту і бяз муکі між нас сякерай не сваволіў.

Калі-ж у бойцы паміраем, — дык з нашых пнішчаў, каранёў мы зноў на весну ажываем...»

Ляшчыннік ледзь дакончыў слоў,

Як раптам Бура паднялася, прыгнула Хвойкі да зямлі, ламаць, крышыць іх узялася і рваць прыгожыя камлі.

З пакорай Хвойкі нахілялісь і з трэскам падалі на дол, або, сагнуўшыся, хавалісь сярод гарэхавых кустоў...

Прамчалась Бура, — і ад Хвояў асталісь толькі зломкі—пні...

А хто ўстаяць ад Буры здолеў, — ўдугу сагнуты галамні...

A. Матач.

Закладзен. ў 1862 г.

ДОМ МЭБЛІ

Закладзен. ў 1862 г.

І Рыская суполка сталяроу і мэблляршчыкау

„АСОЦЫЯЦЫЯ“

Тэатральная вул. 12, рог Цытадэльной вул. Дом уласны. Тэл. 21642 і 20481.

Прапануе багацейшы запас моднай мэблі для кватэрнай абстаноўкі.

Выплаты па частках.

Малы кошт.

Першаклясная апрацоука.

З жыцьця Т-ва Беларускіх вучыцялёу у Латвії.

Другі Агульны Сход сяброў Т-ва адбыўся 4 чэрвеня. На гэтым сходзе былі агавораны пытанні: аб працы Аддзела Т-ва у Люцыне і у Дзевінску, аб пакрыцці выдаткаў па скарзе у Сэнат на былога міністра асьветы гр. Кеніня і аб стварэнні спэцыяльнага „Фонду падтрымання Торэнзбэрскай прыватнай школы Т-ва“. На сходзе было 20 грамадзян. Старшыней быў абраны К. Езавітаў, а сакратаром — Я. Клагіш.

Аддзелы Т-ва у Люцыну і у Дзевінску Агульны Сход Т-ва ухваліў пакінучь і надалей, але паставіць ім варункам большую актывізацыю у культуры-асьветнай працы і пунктуальнасць у справе сяброўскіх складак і зносінаў з Цэнтральным Праўленнем. Апошняму даручана запатрабаваць ад Аддзела падрабязную справа зрабіць належную рэвізию яе.

Скарга у Сэнат на былога міністра асьветы Кеніня была пададзена беларускім грамадствам і бацькамі вучняў Дзевінскай Беларускай гімназіі увесені мінулага году, калі А. Кеніньш зачыніў было у Дзевінскай гімназіі першую класу. Справу гэтую потым беларусы затрималі, бо А. Кеніньш праз 2 месяцы загад свой адміністратар, аднак адвакату праф. Лазэрсону было ужо выплачана авансам 200 латаў, якія пакрыты грамадзкімі складкамі і адлічэннямі. Тыя настаўнікі-беларусы, якія гэтае складкі яшчэ не зрабілі, павінны унесці аднаразова па $21/2\%$ сваёй пэнсіі на гэтую справу скарбніку Т-ва.

Фонд для падтрымання Торэнзбэрскай прыватнай аснаўной школы Т-ва. Даўля таго, што у 1933 годзе да памога ад гораду Рыгі, заместа чаканых 4000 латаў, прызначана усяго у суме 2000 латаў, Другі Агульны Сход Т-ва, у якія часовая меры ухваліў: з 1 чэрвеня 1933 году па 1-е студзеня 1934 году з усіх Рыскіх вучыцялёу і урадоўцаў адлічаць па 2% з іх аснаўнога акладу, а хто мае яшчэ дадатковую якую - колечы працу, дык з яе утрымоўваць у Фонд Торэнзбэрскай школы на 50% . Гроши павінны праз кіраўнікоў школ і устаноў уносіцца у касу Т-ва.

Вясновая эксперсія Т-ва адбылася 4 чэрвеня пасля Агульнага Сходу. Мейсцам эксперсы было абрана Кіш-Возера пад Рыгай. У эксперсы прыняло удзел 15 сяброў.

Кіраўніком Торэнзбэрскай прыватнай школы Т-ва замест гр. П. Жэрдзі, які самахоць адмовіўся ад гэтае пасады, абраны М. І. Дзямідаў, які ужо і прыступіў да выканання сваіх абавязкаў.


Лекцыя К. Езавітава на тэму „Бела-

рускае адраджэнне і школа“ была адчытана ім 4 красавіка для бацькоў Торэнзбэрскай школы у памешканні гэтае школы на вуліцы Брыўзэмнека № 22. Лекцыя дужа зацікавіла бацькоў і яны прасілі часцей рабіць ім лекцыі і даклады, якія на беларуска-адраджэнчыя, гэтае і на агульныя тэмы.

Паведамленыні усім сябром Т-ва аб стане разрахубаў кождага сябра з ка-саю Т-ва і з прафесіяй, на моцы пастановы Агульнага Сходу ад 18. V. 1933, залатвіць у бліжэйшы час запазычанасць, у каго яна аказалаася, разасланы скарбнікам Т-ва усім сябром, зарэгістраваным у Т-ве. Сябры, якія не залатвіць сваіх складак у бліжэйшы час, хача-жы быва частковымі узносамі, — будуть выключаны з Т-ва.

З Дзіцячыя пляцоўкі у Рызе арганізавала Т-ва з дапамогай Беларускага Аддзелу і Педагогічных Радаў: пры 2-й Рыскай мястовай беларускай аснаўной школе на Чырвонай Дзівіне па Сымонаўскай 14-16 — з 1 чэрвеня; пры 1-й аснаўной мястовай школе на Латгаліскім Фарштаце па В. Маскоўскай 173 — з 15 чэрвеня ды пры Торэнзбэрскай прыватнай школе Т-ва на вуліцы Брыўзэмнека 22 — з 20 ліпеня.

Акт першага выпуску Рыскай беларускай прыватнай гімназіі Т-ва адбыўся 19 чэрвеня у салі гімназіі. На акце былі прысутны прадстаўнікі беларускага грамадства, Беларускага Аддзелу, Пра-светнай Камісіі г. Рыгі, бацькі вучняў і вучні гімназіі. Пасля уступнай прамоўы дырэктора гімназіі гр. А. Родзька, сакратар Педагогічнай Рады гімназіі К. Езавітава агалосіў вынікі матуральных іспытаў, з якіх выявілася, што гімназію з атэстатам сышласці скончыла 11 матурыстаў і адзін атрымаў пасьведчанне аб сканчэнні курсу гімназіі. Затым былі разданы атэстаты, і да скончышчых звязніліся з прывітаннямі: кіраўнік Беларускага Аддзелу Ул. Шігулеўскі, прадстаўнік Рыскай мястовай пра-светнай камісіі гр. Вінік, старшыня Т-ва „Беларуская Хата“ М. Дзямідаў, прадстаўнік Т-ва „Беларускай Моладзі“ Арк. Рытава, старшыня „Беларускага Навукова-Краязнаўчага Т-ва“ К. Езавітава, кіраўнік 2-й Рыскай беларускай аснаўной школы Г. Ілыгаўка і клясовы настаўнік выпускнікі клясы гімназіі С. Сіцко. Пасля прамоўы былі агалошаны пісмовыя і тэлеграфныя прывітанні, сярод якіх былі прывітанні Рыскага Гарадзкога Галавы Г. Цэльмінша, ад Беларускага Навуковага Т-ва з Вільні ды ад беларускіх арганізацый з Літвы і Латвіі. Пасля заключнай прамоўы дырэктора гімназіі,



Першы выпуск Рыскае Прыватнае Беларускае гімназіі Т-ва Беларускіх вучыцялёу у Латвії, які адбыўся 19 чэрвеня 1933 году. На агульной групе пэдагогі гімназіі, матурысты і сябры Цэнтральнага Праўлення Т-ва. Сядзяць зльва ўправа: вучыцялі — К. Штэрн, Я. Кастьлюк, сябра Асьветнай Камісіі Рыскае Мястовае Управы — гр. Вінік, кіраўнік Беларускага Аддзелу — Ул. Пігулеўскі, дырэктар гімназіі — А. Родзька, клясовы настаўнік выпуску — С. Сіцько, старшыня Т-ва Беларускіх вучыцялёу — С. Сахараў, А. Шчорс, кіраўнік Беларускіх Вучыцельскіх Курсаў — П. Жэрдзі. У другім радзе стаяць: сябра Праўлення Т-ва вучыцялёу — Г. Ілыгаўка, матурысты — Н. Межак, З. Крук I. Сахарава, сакратар Індустрыйнай Рады — К. Езавітаў, матурысты — В. Бляхава, А. Гарбачонак і Г. Калеснік ды сябра Праўлення Т-ва Беларускіх вучыцялёу — М. Дзямідаў. У трэцім радзе стаяць: ад Т-ва Моладзі — А. Рытаў, М. Калінін, матурыстаў — К. Родзька, П. Наварскі, В. Нэйланд, Я. Пятроўскі і вучыцель К. Мяжэцкі.

ад імя абітурыентаў адказвалі: гр. Ка-
леснік, якая паднясла дырэктару букет
кветак, і гр. Крук, якая паднясла пада-
рунак клясовому настаўніку. Акт закон-
чыўся съшевамі хору гімназіі і сяброў-
скаю гарбатаю матурыстаў, настаўнікаў
і гасцей. Гімпазію скончылі: Вляхава
Валентына, Гарбачонак Антаніна, Калеснік
Галена, Крук Зося, Межак Надзея,
Наварскі Пятро, Нэйланд Валентын, Пя-
троўскі Язэп, Рагольская Марыя, Радзь-
ко Константын, Сахарава Ірына, Штэрн-
бэрг Гаральд.

Прадстаўнікамі Т-ва Беларускіх вучы-
цялёу на Балтыцкай Вучыцельскай
Конфэрэнцыі, якая адбылася 23-га і
24-га чэрвеня у Рэвалі (Талін), былі ка-
мандзіраваны гр. гр. К. Езавітаў і Г. Ні-
кіфароўская. Падрабязны даклад аб пра-
цах Конфэрэнцыі зроблены К. Езавітавым
Цэнтральнаму Праўленню і будзе пау-
тораны увесені на Агульным Сходзе ся-
броў Т-ва.

Міністр Асьветы зацвердзіў у Рыской
беларускай гімназіі Т-ва на наступны
1933 - 34 нав. год гэткі склад пэдагогаў:
дирэктар гімназіі — А. Родзька, вучы-

цялі — К. Езавітаў, С. Сіцько, Я. Ка-
стюлюк, Я. Клагіш, Ю. Брач, Ф. Клагіш,
А. Шчорс, К. Мяжэцкі, П. Мірановіч, А.
Шліпс, Н. Швангерарадзе, Азолінш і В.
Доўгая.

Тыдзень беларускае прэсы у Дзьвін-
ску, ухваліла арганізація Праўлення
Дзьвінскага Аддзелу Т-ва беларускіх вучыцялёу у Латвії. Тыдзень прэсы будзе
адчынены у памешканні Дзьвінскае бе-
ларускае пачатковое школы рэфэратам
на тэму — „Значанье беларускае прэ-
сы для беларусаў у Латвії“, пасля яко-
го адбудзеца безграшовы спектакль
сіламі Дзьвінскага Беларускага Народ-
нага Тэатру, а затым грамадству будуць
раздадзены і будуць прадавацца белару-
скія газэты. У працягу тыдня у Дзьвін-
ску будзе праведзена вярбоўка падпі-
шчыкаў сярод беларусаў места Дзьвін-
ску. Затым адбудзеца вечарына-спек-
такль, чисты прыбытак ад якой пойдзе
на падтрымку часопіса „Беларуская
Школа у Латвії“. Грашовую вечарыну-
спектакль ухвалілі наладзіць у памеш-
канні гімназіі.

Цэнтральнае Праўленне.

З жыцьця Беларускае Моладзі у Латвії.

Пустынскі Аддзел Т-ва Беларускае Моладзі — 16 красавіка г. г. наладзіў спектакль-вечарыну з пастаноўкай 2-х п'ес — „У кавалёвай хаце“ і „Князь Марцыпан“. Падрыхтаваў пастаноўку п'ес сябра Адзелу Ігнасю Енін са сваей трупай маладых артыстаў вёскі Енінаў. Агулам пастаноўка п'ес прыйшла даволі добра, але шмат слабей, як папярэднія выступленыні гэтай трупы. Трэба рэжысору больш увагі звязаць на выходзячых першы раз на сцену, а гэта сама дабіраць больш адпаведных тыпаў да сваіх роляў, бо артыст ня можа сыграць з аднолькавым посьпехам тыпы рожных характараў. У папярэдніх пастаноўках падзел роляў і падбор артыстаў быў вельмі удалы, што аблягчала і працу рэжысора і артыстычнасць выканання п'есы дасягалася куды больш. Не стаўца гэта у заган рэжысору і артыстам, бо ведаюмо варункі, у якіх прыходзіцца працаваць.

Беларускі хор з'арганізаваны пры Пустынскім Аддзеле Т-ва. Дэрыгэнтам яго зьяўляецца майсцовы арганіст, гр. Цаўнэ. Ужо адбылося некалькі спроб.

Беларуская вясковая футбольная ка-

манда закладзена пры Пустынскім Аддзеле. Каманда ужо распачала гульні. Пры Аддзеле актыўна працуе ужо другі год спартыўная сэкцыя, пад кіраўніцтвам гр. Вігуля.

Люцынскі Аддзел Т-ва наладзіў некалькі вечарын-спектакляў: 1) у г. Люцыну у лютым месяцы 1933 году у памешканні Крупа, былі паставлены п'есы: „У Кавалёвай хаце“ і „Боты“; 2) у Корсаўцы у кастрычніку 1932 г. былі паставлены п'есы: „Зъянтэжаны Саўка“ і „Каліс“; 3) у Зывіргодзіне у студзеню 1932 году былі паставлены п'есы: „Страхі жыцьця“ і „Конскі партрэт“. Усе пастаноўкі былі падрыхтаваны сябрам Люцынскага Аддзелу Р. Раклінскім і прыйшли з посьпехам.

У Бельскім Аддзеле Т-ва адбыўся агульны сход Аддзелу, на якім было абрана новае Праўленыне і Рэвізыйная Камісія. У склад Праўленыня увайшлі: старшина — Язэп Ігнатовіч, намеснік старшины — Міхась Зарын, сакратар — Франціш Оруб, намеснік сакратара — Юльян Трыбіс, скарбнік — Вінцэнт Блажэвіч. У Рэвізийную Камісію увайшлі: Юльян Вішнейскі, Ігнас Урбановіч і А. Бартуль.

5 гадоў культурна-асветнае працы Т-ва Беларускае Моладзі ў Латвії.

25 красавіка 1928 году у Рыскім Акруговым Судзе быў зарэгістраваны статут Т-ва Беларускае Моладзі. Ініцыятарамі - арганізаторамі былі гр. гр. Пятро Журкоўскі, Казімер Мяжэцкі, Ніна Пінская, Пятро Мірановіч і Міхась Калінін, якія і увайшлі у склад першага часовага Праўлення.

Сваю культурна-асветную працу Т-ва вядзе галоўным чынам сярод беларусаў Латгаліі, дзе у Дзьвінскім, Люцынскім і Рэжыцкім паветах працуе 14 аддзелаў з 760 сябрамі; 15-ым аддзел працуе у Рызе. У Дзьвіншчыне заложана 5 аддзекаў: Пустынскі Аддзел — 119 сяброў, Прыдруйскі Аддзел — 44 сябры, Макняўскі Аддзел — 25 сяброў, Бельскі Аддзел — 17 сяброў і Кузьмінскі Аддзел — 14 сяброў; у Люцынскім павете — 8 аддзелаў: Зілупекі Аддзел — 117 сяброў, Пасінскі Аддзел — 88 сябр., Шушкоўскі Аддзел — 71 сябра, Руднінскі Аддзел — 61 сябра, Маўдарскі Аддзел — 45 сябр., Путынаўскі Аддзел — 25 сябр., Люцынскі Аддзел — 32 сябры і Пырдаўскі Аддзел — 20 сябр.; у Рэжыцкім павете: Шапаўскі Аддзел — 29 сябр.; у Цэнтральным Рыскім Аддзеле — 82 сябры.

Цэнтральнае Праўленыне знаходзіцца у Рызе. Яно кіруе працай аддзелаў на майсцох. Некаторыя аддзелы, дзе маюцца свае грамадзкія працаўнікі, могуць вясьці працу самастойна. Ня гледзячы на цяжкі матар'яльны стан, Т-ва вельмі шырока вядзе сваю культурна-асветную працу. Так у працягу 5 гадоў адзеламі і у Рызе паставлена каля 100 беларускіх пастановак і канцэртаў. На 1200 латаў грашовае дапамогі ад Культурнага Фонду і Беларускага Аддзелу пры Міністэрстве Асветы пры кождым Аддзеле заложана бібліятэчка, выславы аддзелам трох струпных аркестраў і 5 радыё-апарату. За увесі час ісправання было наладжана у праўніцы і цэнтры больш 30 лекцыяў і рэфэратаў на навукова-грамадзкія тэмы. Такім чынам Т-ва, пры дапамозе тэатральных пастановак, лекцый, кніжак і народных песень, насе у беларускую народную гушчу нацыянальную культуру і асвету.

У звязку з 5-цігодзьдзем існавання Т-ва, 28 траўня г. г. адбылася агульная нарада сябров Т-ва, на якой старшина Цэнтральнага Праўлення К. Мяжэцкі зрабіў даклад аб дзейнасці Т-ва Беларускае Моладзі за 5 гадоў. Уздельнікі нарады выказаліся за тое, каб і надалей Т-ва працягнула ужо начатую сучасным Праўленнем актыўнасцю дзейнасці аддзелаў Т-ва. Склад сучаснага Праўлення: старшина — К. Мяжэцкі, намеснік старшины — П. Мірановіч, сакратар — Ф. Клагіш, намеснік яго — М. Зуеўскі і скарбнік — Яз. Клагіш. Канцелярыя знаходзіцца — Riga, Maskavas ielā 173 (skolas telpās).

Цэнтральнае Праўленыне.

Ці атрымаюць нарэшце беларускія арганізацыі ў Літве дапамогу на сваю культурна-асьветную працу?

Міністэрства Асьветы, як падае ковенская прэса, прызначыла на 1933 год гэткія субсыды культурным арганізацыям: камэрцыйным курсам сувязі „Вярслас“ — 18.000 літ., жыдоўскай рамесніцкай школе „Орт“ — 24.000 літ., дзяржаўнаму радыёфону — 64.000 літ., жыдоўскаму Новаму Тэатру — 500 літ., жыдоўскай тэатральнай Студыі — 500 літ., жыдоўскому хору імені Энгеля — 500 літ., студэнцкаму прадстаўніцтву пры Унівэрситетэ — 3.000 літ., латыскай прагімназіі ў Жэймелях — 20.000 літ., нямецкай прагімназіі ў Кібартах — 1.000 літ.

Нас цікавіць і дзівіць чаму ў сьпіску арганізацый, атрымаўшых субсыды, ня значыцца Беларускае Культурна-Асьветнае Таварыства ў Літве, каторае, як нам добра ведама, вось ужо другі год клапаціцца перад Літоўскім Урадам аб дапамозе на заснаваныя Таварыствам: Беларускі Народны Тэатр, Беларускі хор, Народны Унівэрситет і Даціячы Сад у Коўне. Тым больш дзіўна, што гэтыя ўстановы зьяўляюцца адзінымі культурна-асьветнымі пляцоўкамі на 40.000 беларускага жыхарства сучаснае Літвы.

У працягу мінулага году, як у літоўскай прэсе гэтак і ў грамадстве, даваліся беларусом розныя абяцаныні, падкрэслівалася вялікае значанье беларуска-літоўскага паразуменія і сяброўства, а калі справа дайшла да **практычнага здавалення культурна-асьветных патрэб** беларускае нацыянальнае меншасці ў межах сучаснае Літвы, дык усе прыгожыя слова аб братэрскім паразуменіі асталіся пакуль-што **толькі словамі**.

Набліжаецца новы навучальны год. Беларускае Культурна-Асьветнае Т-ва ў Літве, якое мае ўжо 4 аддзелы ў правінцыі і здолела ўжо за год правесці вялікую арганізацыйную і асьветна-адраджэнчую працу ў Коўне ды і па вёсках, дужа непакоіцца аб лёсі закладзеных ім асьветных устаноў, бо ўтрымоўваць і Народны Університет, і Раз'ездны Народны Тэатр, і Хор і Даціячы Сад толькі з сваіх грамадзкіх коштаў — немагчыма. Дзяржава павінна прыйсці беларусом на дапамогу і асыгнаваць Т-ву субсыдыю, як гэта рабілася і робіцца ў адношаньні да жыдоўскае, нямецкае і латыскага нацыянальнае меншасці ў Літве.

Беларускі Змагар.

Заўвага Рэдакцыі. Беларускае грамадство ў Латвіі і Заходніяе Беларусі, з цікавасцю назіраючае за жыцьцём беларускае меншасці ў Літве, зъдзіўлена ня меней за нашых братоў з Літвы, бо беларуская меншасць ў Літве мае бязумоўнае права на дзяржаўнае задаваленіе сваіх культурна-асьветных патрэб. Мы горача жадаемо, каб затрымка ў справе матар'яльнае падтрымкі культурна-асьветных пачынальня ў беларускае меншасці ў Літве аказалася толькі часовым непараразуменінем, але мусімо рапчуа зазначыць, што адносіны Літоўскага Міністэрства Асьветы да беларускіх культурных патрэб у межах сучаснае Літвы ёсьць для нас падставаю і мераю для высьвятленія тых адносінаў, якія могуць паўстаць пры пераходзе Вільні ў літоўскія рукі. — Калі ўжо зара' ігнаруюцца цалкам патрэбы беларускае меншасці ў сучаснай Літве (ці мо' толькі пападаюць у кола канцэлярскага валакіты?—але-ж і гэта недапушчальна!), дык дзе тады гарантныя належнага здаваленія гэтых патрэб у Літве будучай?



На вучнёўскай вечарыне Рыскай Беларускай прыватнай гімназіі Т-ва Беларускіх вучыцялёў 22 красавіка стаўлена была п'еса Міхася Чарота „Мікітаў Лапаць”, якую выканалі самі вучні пад рэжысурай П. Массальскага. Пасля п'есы вучаніцы гімназіі, пад кіраўніцтвам вучыцелькі В. Доўгай, выканалі балетныя танцы — „Рококо” і „Чардаш”. Затым вучаніца Ірына Сахарава выступіла з некалькімі музыкальнымі пумарамі на роялю. У канцы выступу хор гімназіі пад кіраўніцтвам вуч. М. Грыўскага. На фатаграфіі заключны момант п'есы. Вечарына прайшла з добрым посьпехам.

Хроніка беларускага жыцьця у Латвії.

Тыдзень асьветы у беларусаў, у звязку з абвешчаным Міністэрствам Асьветы з 19 сакавіка па 1 красавіка, „Тыдням Асьветы”, быў праведзены даволі энэргійна. Асабліва патрэбным беларускае грамадзтва лічыла аблужыць лекцыямі беларускія вёскі у Латгаліі, якія дужа рэдка чуюць жывое слова ад лектароў, асабліва-ж рэдка чуюць лекцыі у беларускай мове, бо галоўныя беларускія лектарскія сілы сконцэнтраваны зара’ у Рызе і аддзелены ад беларускіх вёсак вялікаю адлегласцю нямаль у 300 кілометраў. З недахопу мейсца, мы тутака у дадатак да вестак зъмешчаных у папярэдніх нумерах, зъмешчаемо толькі самыя кароткія весткі аб беларускіх лекцыях у Рызе і Дзьвінску.

Дзень асьветы у 1-й Рыскай беларускай школе адбыўся 26 сакавіка зраніня. Была прачытана лекцыя гр. К. Езавітавым на тэму — „80 год Беларускага Тэатру”, а затым адбылася дэкламацый вучняў і сьпевы вучнёўскага хору, пад кіраўніцтвам вуч. Я. Каяла.

Дзень асьветы у 2-й Рыскай беларускай школе адбыўся 26 сакавіка пасля паўдня. Лекцыю на тэму „Уладыслаў Галубок і Беларускі Тэатр” адчытаў К. Езавітаў. Затым выступалі з дэклама-

цыяй вучні школы і вучнёўскі хор пад кіраўніцтвам вуч. Я. Кудраўцева, хор дужа добра выканала шэраг беларускіх песняў.

Тыдзень асьветы у Дзьвінску.

23 сакавіка у Дзьвінскай беларускай гімназіі адбылася лекцыя Ул. Раткіна на тэму: „Нябесныя съвяцілы”. Пасля лекцыі выступіў гімназійны хор і адыграпа была п'еса „Міхалка”, сіламі вучняў гімназіі, пад рэжысурай Ул. Щіхамірава. Як рэфэрэт, так п'еса і хор былі дужа удалымі. Присутных было каля 800 чалавек. Публіка разыходзілася вельмі задаволенай.

24 сакавіка у памешканні Дзьвінскае беларускае пачатковыя школы адбылася лекцыя гр. С. Сахарава на тэму: „Сям'я і Школа”, пасля якой выступаў школьні хор пад кіраўніцтвам гр. А. Александровіча і вучні школы з дэкламацый вершаў. Присутных было каля 200 чалавек.

26 сакавіка у памешканні Дзьвінскае беларускае школы адбылася другая лекцыя С. Сахарава, на тэму: „Беларускі Тэатр і яго разьвіццё”, пасля якой была пастаўлена п'еса „Дзядзька Аку”. П'еса была згуляна сіламі Дзьвінскага Аддзелу Т-ва беларускага Тэатру у Лат-

віі, пад рэжысурай гр. Ул. Уіхамірава. Лекцыя і п'еса прыйшлі дужа добра. Прысутных было больш 300 чалавек.

Дзень асьветы у Прыдруйшчыне адбыўся 19 сакавіка, калі у памешканьні Прыдруйскае беларуск. пачатковае школы зладжана была лекцыя кірауніка Беларускіх Вучыцельскіх Курсаў П. Жэрдзі. Лекцыя была прачытана даволі добра, але усіх прысутных сялян зьдзівіла тое, што памянёны лектар чытаў лекцыю парасейску, а не па-беларуску. Кажуць, што свой гэты паступак гр. П. Жэрдзі матываваў тым, каб сяляне „лепш зразумелі“ тое, што ён гаворыць. Мы з свайго боку можамо радзіць гр. Жэрдзі, хадзя-ж ён і кіраунік Вучыцельскіх Курсаў, выехаць на лета на студыі беларускага мовы у гэту самую Прыдруйшчу і павучыцца тамака беларускага мовы у гэтых самых сялян. Гэта было-б вельмі карысна гр. П. Жэрдзі, як кірауніку Вучыцельскіх Курсаў, у яго выхаваўчай працы.

Слухач.

Вечарына-спектакль Рыскае прыватнае школы Т-ва Беларускіх вучыцялёў адбылася 6 траўня у клубе „Вулей“ на В. Карабеўскай 1. Сіламі Рыскага Беларускага Народнага Тэатру была пастаўлена п'еса Марка Твэні — „Хлебароб па Амерыканску“ у 2 актах (інсцэніроўка Ул. Шигулеўскага). Затым адбыліся танцы пад джас-банд да 4 гадзін раніцы.

Вечарына-спектакль 2-й Рыскай беларускай школы адбылася 30 красавіка у будынку школы па Сымонаўскай 14-16. Сіламі вучняў школы ставілі п'есу Башкіра — „Гурток“, якую адрэжысаваў вуч. Я. Кудраўцаў. Затым пад яго-ж кірауніцтвам выступіў хор з нацыянальнымі съпевамі і у нацыянальных беларускіх вопратках. П'еса, хор і дэкламацыя вучняў пакінулі на усіх прысутных самае мілае уражанье.

Нарада сяброў Рады Беларускага Аддзелу адбылася 3 траўня. Абгаварывалася справа Беларускіх Настаўніцкіх Курсаў. Дзеля адзутнасці поўнага складу сяброў Рады Аддзелу пратакольных пастаноў не было.

Курсы на права выкладаньня латысkae мовы арганізаваны для беларускіх вучыцялёў у Дзьвінску з ініцыятывы Дзьвінскага Аддзелу Т-ва Беларускіх вучыцялёў. Кіруе курсамі інспектар асноўных школ Дзьвіншчыны гр. Кундан.

1-ю Рыскую беларускую 6-ці клясовую асноўную школу скочылі у 1933 годзе 10 вучняў: 1) Браніслаў Азерскі, 2) Гэлена Блажэвіч, 3) Антаніна Болзан, 4) Леанора Даргель, 5) Антаніна Зданович, 6) Вера Яхімовіч, 7) Клара Юзэфовіч, 8) Валентына Белевіч, 9) Франц Драздовіч і 10) Алесь Сусоев. Першыя сямёра з правам паступлення у гімназію бяз іспытаў. Выпускны акт адбыўся

3-га чэрвеня. Пасьля агалошаньня выніку іспытаў і афіцыйных прывітаньняў, была прапанавана сяброўская гарбата.

Рыскую вячэрнюю асноўную 6 кл. школу для дарослых скончыла 11 грамадзян: 1) Аборскі Анатолі, 2) Балочка Язэп, 3) Будкевіч Янка, 4) Гудакоўскі Уладыслаў, 5) Маркава Анна, 6) Наркевіч Уладыслаў, 7) Ніцш Браніслаў, 8) Пухальскі Франц, 9) Урбановіч Міхась, 10) Урбановіч Станіслаў і 11) Хэненсон Масей. Выпускны акт адбыўся 3 чэрвеня. На акце прысутнічала беларуское грамадства, якое надае гэтай школе вялікае значальне у справе пашырэння асьветы і ліквідацыі націсменнасці сярод дарослага беларускага жыхарства і працоўных у Рызе. Скончышых віталі: кіраунік школы — Я. Кастылюк, арганізаторы школы — К. Езавітаў і М. Дзядзідаў ды клясавы настаўнік А. Гусарэвіч.

Рыскую Дадатковую школу па электрычна-тэхнічнаму аддзелу скончыла у гэтым годзе 5 грамадзян: 1) Кудраўцаў Сяргей, 4) Кевіш Янка, 3) Ляпіч Паўля, 4) Маджул Уладзімер і 5) Плоніс Уладыслаў. У школу гэту прыймаўца тыя, хто скончыў курс асноўной школы. Ісптыы у школе паказалі добрую веду і прысутны на іспытах прастаўнік Міністэрства Асьветы гр. І. Бэрзыныш даў аб школе добрыя водзівы. Выпускны акт адбыўся адначасна з актам Вячэрній асноўной школы. Частка вучняў школы, запятая на вясеніх працах, на ісптыы на мела магчымасці зъявіца, а таму ісптыы для іх адтэрмінаваны на восень гэтага году.

Дзьвінскую Дзяржаўную Беларускую гімназію скончыла 13 матурыстаў: 1) Альхоўка Аўгей, 2) Багдановіч Марта, 3) Дрыслёнак Шётра, 4) Казачонак Валерыя, 5) Оруб Эліз, 6) Ціхамірава Апрасянія, 7) Цынгель Эдвард, 8) Чарноўская Любоў, 9) Юхно Зінаіда, 10) Эйсак Віктар, 11) Заліўскі Шётра, 12) Малаток Ян і 13) Сільвановіч Зоя.

Дзесяцера першых атрымалі матуру, троє апошніх пасьведчаньне. Акт выпускшу адбыўся 17 чэрвеня. Скончышых віталі: дырэктар гімназіі — кс. Чаман, кіраунік Беларускага Аддзелу — Ул. Шигулеўскі, клясавы настаўнік — А. Якубецкі, ад Дзьвінскага Аддзелу Т-ва Беларускіх вучыцялёў — С. Маціеўскі, ад Дзьвінскага Беларускага Народнага Тэатру — Ул. Ціхаміраў. На акце адбылася сяброўская гарбата.

Рыскую Беларускую прыватную гімназію скончыла 12 матурыстаў. Падраздзяленыя весткі і прозывішчы скончышых пададзены на старонцы 332 і 333 у справаўздачы аб акце першага выпуску гімназіі.

Бацькі Талоеўскае школы бароняць сваю школу.

У 1932 годзе, дзякуючы агітацыі розных здраднікаў і адшчапенцаў, некаторыя бацькі Талоеўскае школы ў ліку 8 чалавек склалі просьбу да Павятовае Школьнае Управы, каб ператварыць Талоеўскую беларускую пачатковую школу ў школу Агульнага Дэпартамэнту (мяшаную), ханя-ж, як потым высьветлілася, гэтая просьба была падпісана некаторымі персонамі, якія нават ня маюць дзяцей школьнага ўзросту, а знача і ня маюць ніякага права падпісываць просьбы аб ператварэнні школы.

Пасля таго, як прадстаўнікі вучыцельства прыехалі ў Талоеўцы, бацькі зусім шчыра призналіся чаму яны падпісалі гэтую просьбу, а падпісалі яны толькі таму, што ім казалі: «Калі будзе латыская школа, дык іх дзяцём будуць боты, вонратка і нават ежа!» Ну, што-ж больш трэба дзеля беднага селяніна, які сам і ўся сям'я сядзяць больш як па паўгоду бяз хлеба! Даведаўшыся, што іх ашукалі, селяне пасыпшаліся ўзяць свае подпісы над просьбай назад, і толькі два прыхлебачы, Квачаў і яго сваяк, якія ня маюць ніводнага дзіцяці школьнага ўзросту, пакінулі свае подпісы над просьбай і дамагаліся латыскаяе школы.

Па гэтаму пытанню прыехаў у памянённую школу, каб высьветліць вышэйпададзенае інспэктар Кунцан. Па загаду інспэктара, кіраўніца школы склікала сход бацькоў, але інспэктар дапусціў на сход ня толькі бацькоў гэтае школы, але наагул усіх жадаючых. Пан інспэктар у сваім дакладзе адзначыў з якой мэтай ён прыехаў, а іменна высьветліць жаданьне селян, якую школу яны жадаюць, а пасля ўселякім чынам пачаў даводзіць селянам аб выгадах латыскаяе школы і аб вялікіх правох бацькоў, што толькі ад іх бацькоў залежыць, якую яны школу пажадаюць, такая і будзе. Пасля гэтага ён запрапанаваў селянам:

«Хто хоча беларускую школу — хай выйдзе з памешкання, а хто хоча латыскую — хай застанецца!»

Асталіся толькі два бацькі, але з такіх, хто ня мае дзяцей поўнагодак, якія маглі-б хадзіць у школу, ды 7 непоўнагадовых грамадзян, якія як быццам выступалі ад імя сваіх бацькоў, бо бацькі не маглі зьявіцца на сход. Такім чынам пан інспэктар набраў 9 чалавек, якія падпісаліся над просьбай аб латыскай школе. Ханя-ж школа зараз і засталася беларускай, бо большасць бацькоў трymаецца за сваю родную школу, але праз які год пан інспэктар зноў можа падняць пытанне аб ператварэнні школы, бо ў яго маецца просьба з 9 подпісамі бацькоў і ня бацькоў, дзеці якіх падрастуць.

Ці ўваходзіць у абавязак і правы пана інспэктара раз'ежджаць па школах і займацца агітацыяй?

Ад Рэдакцыі. Бацькі-беларусы павінны моцна трymацца сваей беларускай школы. Ды і наагул кожды беларус, калі хоча, каб яго шанавалі і латышы і іншыя нацы, павінен моцна трymацца свайго роднага народу, сваей мовы, школы, песні і асьветы. Ніхто ня мае права сільком, або пагрозамі, ці нагаворамі, пягнучы нас не ў беларускую школу. Ды ніводзін сумленны чалавек і ня будзе падгavarываць беларуса (ці іншага чалавека) адмовіцца ад свайго народу і зрабіцца злоднікам! Трymайцесь моцна, талоеўцы!

Зъмест № 5 (22):

Ул. Ціхаміраў і Пырсікаў — Адоўца да беларускага грамадства. Рэзалюцыі Віленскага Беларускага Нацыянальнага Камітэту. Праца Беларускага Навукова-Краязнаўчага Т-ва у Латвіі. Б. Брэжго — Ахова помнікаў старожытнасці па Віцебшчыне. П. Нечай — Іржа. Жарт у 1-й дзеі. Раднік — Праца Рады Беларускага Аддзелу. М. Машара — Вятроваю ноччу (Верш). А. Матач — Хвоі, Бура і Ляшчыньнік (Байка). З жыцьця Т-ва Беларускіх вучыцялёў. З жыцьця Беларускага Моладзі. Беларускі Змагар — Ці атрымаюць беларускія арганізацыі у Літве падтрымку? Хроніка беларускага жыцьця у Латвіі. Даэменскі — Бацькі Талоеўскае школы бароняць сваю школу.

Адказны Рэдактар — К. Езавітаў.

Выдавец — Беларускае Выдавецтва

Друкарня Г. Іге, Рыга, Стары Горад, Vecpilsētā, 8. Тэлефон 34212.